

Прамая лінія
Працоўныя пытанні. 3 першых вуснаў
 Новы варыянт Працоўнага кодэкса, кантракты і водпускі, асабліва працы жанчын і інвалідаў, рэжым работы і іншыя «крыватыя» пытанні — усё гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам начальніка юрыдычнага ўпраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Інэсы Мечыславаўны Чысцяковай.
 Такім чынам, увага! Згодна з папярэдняй дамоўленасцю, «прамая лінія» будзе праходзіць з 11 да 12 гадзін 19 ліпеня па радыёэфіры і тэлефонах (8-017) 292-38-21 і 292-38-92. Адначасова папярэдняе пытанні прымаюцца па нумары 287-17-57.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



12 ЛІПЕНЯ 2007 г.
 ЧАЦВЕР

№ 128 (25993)

Кошт 380 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

Беларуская дэлегацыя праводзіць у Венесуэле перагаворы

Беларусы і Венесуэла плануецца выпрацаваць сумесныя меры, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва, і надаць яму неабходную дынаміку. Такая асноўная мэта афіцыйнага візіту, што пачаўся, у Баліварыянскую Рэспубліку Венесуэла беларускай урадавай дэлегацыі пад кіраўніцтвам Дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі Віктара Шэймана. Венесуэла гатовая актыўна вырашаць пытанні набыцця беларускай прадукцыі, а таксама стварэння на сваёй тэрыторыі сумесных прадпрыемстваў па здабычы нафты, вытворчасці аўтаатрактарнай, дарожнай, кар'ернай і бытавой тэхнікі, будаўнічых матэрыялаў і іншых вытворчасцяў, у тым ліку ў сферы паслуг.

БЕЛТА.

Прэзідэнт павіншаваў...

...Ташчану Драздоўскую з заваяваннем залатога медала на чэмпіянаце свету па паруснаму спорту ў класе «Лазер-Радыйя».
 ...генеральнага дырэктара Дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі Валянціна Радзіёнава з 70-годдзем. Аляксандр Лукашэнка адзначыў значную актыўнасць у апошнія гады рознабаковай сувязі паміж Дзяржаўнай Трацякоўскай галерэяй і музейнымі ўстановамі Беларусі, рэгулярнае ажыццэўленне сумесных творчых праектаў. «Мы высока цнім Ваш уклад у развіццё культурнага супрацоўніцтва нашых краін, умацаванне дружбы беларускага і расійскага народаў», — гаворыцца ў віншаванні.
 Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Дзёнік фестывалю

Учора вечарам была агучана прыемная навіна. Гран-пры міжнароднага дзіцячага конкурсу «Віцебск-2007» — у Беларусі. Лаўрэатам стаў Андрэй Кунец, хлопчак, які заняў другое месца на дзіцячым «Еўрабачанні-2006». Ён і расіянка Арына Дароніна атрымалі прызвы ад Парламенцкага Сходу Беларусі і Расіі. Першую прэмію журы прысудзіла канкурсанту з Грузіі Атару Андрэядзе, другую падзялілі Эрнст Дзярэбін з Украіны і Арына Дароніна з Расіі, трэцяя дасталася маленькай спявачцы Кікі з Босніі і Герцагавіны. Усе удзельнікі атрымалі прызвы.

СЁСТРЫ, ЗАВУШНІЦЫ І ПУБЛІЧНАЯ ЛЮБОЎ

Вынікі конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2007» у чымсьці прадказальныя, але ў многім і парадаскальныя. Па-першае, міжнародная «дзевятка» журы пайшла на парушэнне правілаў — у палажэнні аб конкурсе дакладна прапісана, што гран-пры і і прэмія не могуць быць падзеленыя паміж канкурсантамі. «Але мы доўга разліліся і прыйшлі да высновы, што гэта самае правільнае рашэнне», — патлумачыў член журы, народны артыст Беларусі Аляксандр Ціхановіч. Па-другое, у адпаведнасці з прынятым рашэннем уладальнікі і прэміі славаўка Нюшка і беларус Георгій Калдуна атрымалі меншы грашовы бонус, чым уладальніцы ІІ прэміі, спявачка Лілія з Румыніі (апошняя, між іншым, ужо была пераможцай у Віцебску — у 2005 годзе яна атрымала ІІІ прэмію... але на дзіцячым конкурсе, падзялішы яе з беларусам Мішам Ліпам). Натуральна, справа не ў грашах, але ж... Па-трэцяе, больш за ўсё «глядацкіх», г.зн. як быццам суб'ектыўных прызоваў ад спонсараў сабраў прадстаўнік Узбекістана Джамік Джаз, якому журы прысудзіла хоць і прэстыжную, але не «багату» прэмію імя Арманда Марэна (заснавальніка Міжнароднай арганізацыі фестывальных арганізацый ФІДОФ) — за выбітнае выступленне на конкурсе.



Інга МІНДАЛЁВА.

які быў незадаволены «выключэннем з правілаў» (наме на беларускага канкурсанта Георгія Калдуна — паводле палажэння конкурсу, да ўдзелу дапускаюцца выканаўцы, якія нарадзіліся не раней за 1 ліпеня 1977 года, а Георгій старэйшы на паўгода).
 Аляксандр Ціхановіч, хоць і карэктна адзначае, што беларускі канкурсант змог зразумець і прафесійна выканаць выбраны складаны твор — «Малітву» з репертуару «Песняроў», — згаджаецца: нашы маглі лепш.
 — Кандыдатаў Наташы Крайскай не выклікала ніякіх спрэчак, яна набрала больш за ўсё балаў.
 — Тое, што разбэжка паміж пераможцамі такой мізэрна, значыць, што склад удзельнікаў быў вельмі роўны?
 — Абсалютна дакладна. Кожны мо скарыстаць свой шанс, але, відаць, некаторыя няправільна распарадзілі сваім вольным часам — перад выступленнем не аддываліся, а сядзелі ў арт-кафе. Гэта памылкі малядоўцы. Што датычыцца беларускіх удзельнікаў, то і вельмі застуманы: Аня Благава была вяртае значна вышэйшых балаў. Думаю, была няправільная падборка репертуару як у аднаго, так і другога. Не трэба заганяць сябе ў няярочныя, нязвыклікі рамкі. Канкурсанты на сцене трэба адчуваць сябе камфортна, а не напружана перад сур'ёзным творам. Я лічу ўвогуле, што падрыхтоўка да «Славянскага базару» павінна пачынацца значна раней і больш адказнай — як было з «Зорным дыджансам». Варта праводзіць кастынг, зрабіць тэлевізійнае шоу, каб даведзца пра меркаванні глядачоў, а потым даць направаць з кандыдатамі музычным прафесіяналам — кампазітарам, аранжыроўшчыкам. Сялета часта членам журы было незразумела, чаму менавіта гэтыя песні выбралі некаторыя канкурсанты...

Тым не менш конкурс завершаны, вынікі агучаны, і зараз застаецца толькі аналіз вопыту ды «разбор полётаў» на наступны год.
Вікторыя ЦЕЛЯШКУ.

Духовная традыцыя

Стапы і сцены

Сёння Праваслаўная царква святкуе памяць святых Першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла. Гэта адно з вялікіх пераходзячых святаў. Закончыўся Пятроў пост.
 У сённяшняй царкоўнай службе апосталы Пётр і Павел уступаюць як «сябры Хрыстовы», «рэкі прамудрасці», «сусвету насыціцелі», «дэбрадзейныя прапаведнікі», «падмурак Царкве, стаўпы і сцены, і трубы Хрыстовага вучэння і пакуты».
 У гэтых словах — тлумачэнне народнай любові і павагі да першавярхоўных апосталаў, якія не былі звязаныя адзін з адным у жыцці, але былі пакарэнна злучаныя ў адзін дзень, як самаадданыя праведнікі Хрыс-

та па загаду імператара Нерона каля 67 года. На хрысціянскіх абразках апосталы таксама часта стаяць разам. І народная назва святых аб'яднала два імяні ў адно: Пятро-Павел. Пра любоў да апосталаў сведчыць і вялікая колькасць народных легенд і казак, у якіх святых паказаны як простыя сяляне: «Край Мікола і Пётр коней на Украіне закупалялі», «Святые Пётра і скупа баба».
 З гэтым днём звязаны шэраг прыкмет. Калі спрыяе надвор'е, пачынаюць сенакос. Думаюць ужо і пра набліжэнне жніва. Пасля Пятра лета хлібца на вясню.
Вольга МЯДВЕДЗЕВА.



Святые Пётр і Павел. Столінскі майстар. Да 1700 г. з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі.



ДАІ ДАЕ ДАБРО

Па чутках і аўтарытэце Сасіскі могуць выклікаць рак?

Паводле інфармацыі ІТАР-ТАСС, Еўрапейскае агенцтва па харчовай бяспецы (ЕАХБ) заявіла, што раслаўсуджаны харчовы фарбавальнік, які дадаюць, напрыклад, у сасіскі і гамбургеры, можа прывесці да ўзнікнення ракавых пухлін.
 Як растлумачыў нашаму карэспандэнту загадчык аддзела гігіены Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя **Анатоль КІЕНЯ**, у дачыненні да Беларусі, калі харчовы фарбавальнік выкарыстоўваецца ў вытворчасці сасісак, значыць, папярэдняе ён прайшоў усе патрэбныя лабараторныя іспыты, у тым ліку і таксіка-гігіенічныя праверку на лабараторных жывёлах, і быў прызнаны бяспечным.
 — Які канкрэтны фарбавальнік мела на ўвазе ЕАХБ — скажае цяжка, — адзначыла загадчыца аддзела гігіены харчавання памянёнага Рэспубліканскага цэнтру гігіены Анжэла Скурэвіч. — Тыя фарбавальнікі, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці каўбасных вырабаў у нашай краіне, — натуральна паходзяць. Увогуле, усё харчовыя дабаўкі, у тым ліку і фарбавальнікі, прыходзяць абавязкова дзяржаўнаму гігіенічнаму рэгістрацыю. Яны ажыццяўляюцца на аснове дакладных лабараторных даследаванняў. Таму гаварыць аб тым, што яны спрыяюць узнікненню раку, няварта.
Інга МІНДАЛЁВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ МОЖА СПЫНІЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА З РАСІЯЙ 3-ЗА ЛУГАВОГА
 У брытанскі парламент на наступным тыдні настануць дэбаты аб расследаванні забойства **Аляксандра Літвіненкі ў Лондане** ў лістападзе мінулага года. Аўтары дакумента прапануюць часткова ці нават цалкам спыніць супрацоўніцтва з Расіяй 3-за адмовы выдаць **Андрэя Лугавога**, які падзараецца ў гэтым забойстве. Аб гэтым піша ўльпавая газета «Таймс».
 Гаворка можа ісці аб адмове ў супрацоўніцтве з РФ у сферы адукацыі і гандлю. Таксама могуць быць перагледзены агульныя сацыяльныя праграмы і нават спынены абмен інфармацыяй для барацьбы з тэрарызмам. Прадстаўнікі брытанскага МЗС пакуль не гатовыя назваць дакладныя санкцыі супраць Расіі, бо гэтак рашэнне будзе прынята паводле вынікаў разгляду даклада.
 У Маскве тым часам «надазвычай здзіўлены тым, што ў Лондане факт абароны Расіяй сваёй дэмакратычнай Канстытуцыі выклікае крытыку». Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік расійскага міністэрства замежных спраў Міхаіл Камынін. Паводле яго слоў, грамадзянін Расіі, згодна з Канстытуцыяй, не можа быць выдадзены іншай дзяржаве. Разам з тым ён адзначаў, што калі будуць прадастаўлены канкрэтныя доказы і факты віны, то можа быць разгледжана пытанне аб правядзенні судовага разбору ў Расіі. «Аднак ніякай адпаведнай інфармацыі не наступала», — паведаміў М. Камынін.

ПОЛЬША МАЕ НАМЕР ЗНЕСЦІ ПОМНІКІ САВЕЦКАЙ ЭПОХІ
 Краўніцтва Польшчы не збіраецца пераносіць астаткі савецкай эпохі, але знясе помнікі камунізму, заявіў міністр нацыянальнай абароны краіны **Аляксандр Шчыгла**.
 «Адна справа — месцы пахавання іх астанкі. Іх ніхто чапаць не будзе. Але ёсць помнікі камунізму. Вось іх мы пастараемся знесці, бо лічым, што той перыяд не быў самым добрым і самым удалым у гісторыі Польшчы», — заявіў Шчыгла ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Rzeczpospolita. Праўда, нягледзячы на сур'ёзнасць намеру польскіх уладаў, большасць жыхароў краіны выступаюць супраць дэмантажу помніка савецкаму воіну-вызваліцелю. Сацыялагічнае даследаванне па гэтым пытанню адмыслова было праведзена па заданню газеты. Як піша Rzeczpospolita, 60 працэнтаў рэспандэнтаў выступаюць супраць дэмантажу помніка савецкаму воінам, а падтрымліваюць гэтую ідэю толькі 30 працэнтаў. За захаванне помнікаў сацыяльна-палітычнай эпохі выступаюць галоўным чынам прадстаўнікі старэйшага пакалення. Прочытаў думкі прытрымліваецца пераважна моладзь.

Еўрасаюз забараніў ртутныя тэрмометры

Дэпутаты Еўрапарламенту вырашылі забараніць выкарыстанне і продаж на тэрыторыі краін — членаў Еўрасаюза незалежных прыбораў, якія ўтрымліваюць ртуть, паведамае агенцтва Рэйтар.
 Паводле інфармацыі агенцтва, забарона датычыцца толькі прыбораў. Тэрмометры, барометры і прыборы для вымярэння ціску, якія знаходзяцца ў карыстанні, пакуль па-ранейшаму можна рамантаваць ці перапрадаваць. На думку членаў прамысловай камісіі ЕС, гэтая забарона павінна скараціць выпуск ртуті на 33 тоны. Вытворцам выдзелены два гады для таго, каб перайсці на новую тэхналогію, якая выключае выкарыстанне ртуті пры вырабе тэрмометраў, барометраў, гравідукаў, навігацыйных інструментаў.

Дэпутат прапанаваў праводзіць гей-парады ў дзень дэсаннікаў

Учора дэпутат Заканадаўчага сходу Санкт-Пецярбурга **Алег Нілаў** прапанаваў прыняць агульнагародскі закон аб правядзенні любых гей-парадаў 2 жніўня, у Дзень ваенна-паветраных сіл, перадае агенцтва «Росбалт».
 Ініцыятыва знайшла падтрымку ў дэпутатаў ад ЛДПР, КПРФ, «Справядлівай Расіі» і «Адзінай Расіі». Аднак прадстаўнікі гей-супольнасці называлі ініцыятыву дэпутата «дурным жартам». «Яны нікога новага не прыдумалі, і гэта гаворыць аб іх інтэлектуальным узроўні», — заявіў адзін з актывістаў Ігар Пятроў. Акрамя таго, падкрэсліў Пятроў, пакуль ніхто гей-парад у Санкт-Пецярбургу праводзіць не збіраецца. Між тым, паводле звестак інфармагенцтва, магчымае наладзіць акцыю абмаркоўваецца яшчэ з красавіка. Прапановаўалася нават дата — 8 верасня, але паколькі менавіта гэты дзень адзначаецца як пачатак фашысцкай блакдады горада, то ўлады вымушаны былі нагадаць гей-актывістам, што, абараняючы свае правы, ім не варта наладжваць правакацыі.

Мінсканоміні павысіла цэны на нізкарэнтабельныя віды хлебнай і малочнай прадукцыі

Аб гэтым паведаміў начальнік ўпраўлення ачнавай палітыкі Мінгарвыканкама **Іосіф Рачыцкі** на прэс-канферэнцыі ў мэр'ю.
 Спецыяліст удакладніў, што змяненні адбудуцца па асобных відах прадукцыі — нізкарэнтабельных і стратных. У прыватнасці, у ліпені цэны павялічацца на 1,5 працэнта, у жніўні — таксама на 1,5 працэнта. Напрыклад, кошт адной буханкі хлеба узрасце на Br10—18. У адпаведнасці з пастановай Мінсканоміні будучы таксама змененыя цэны на асобныя віды малочнай прадукцыі, скажаў Іосіф Рачыцкі. Што датычыцца мясной групы тавараў, то, паводле слоў спецыяліста, сітуацыя на сталічным рынку стабільная, і значных зрухаў, хутчэй за ўсё, не будзе. У цэлым, адзначыў начальнік ўпраўлення ачнавай палітыкі Мінгарвыканкама, павелічэнне цен у другім паўгоддзі плануецца ў межах заўважанага ўрадам узроўню — не больш за 0,5 працэнта ў месяц. «Такім чынам, сітуацыя застаецца стабільнай, разнік карэктываў узроўню цен не будзе», — запэўніў Іосіф Рачыцкі.
БЕЛТА.

МТБанк
 МИНСКИЙ ТРАНСИТНИЙ БАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 1 июля 2007 года

Наименование банка:
ЗАО «Минский Транзитный Банк», г. Минск
 в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	П-т прим.		2007 г.	2006 г.
			3	4		
1	АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	10 655,3	7 109,9	
3	Средства в Национальном Банке РБ	1102	2	15 205,2	6 722,0	
4	Ценные бумаги:	1103				
	для торговли	11031	3	0,0	0,0	
	удерживаемые до погашения	11032	3,1	1 587,1	0,0	
	в наличии для продажи	11033	3,2	25 082,1	15 992,9	
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	6 059,8	15 110,6	
6	Кредиты клиентам	1106	5	132 755,0	81 444,6	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	0,0	0,2	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	5 196,8	3 964,6	
9	Прочие активы	1109	8	3 118,8	4 457,6	
10	ИТОГО активы	1110		199 660,1	134 802,4	
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального Банка РБ	1202	9	0,0	0,0	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	33 303,1	17 378,8	
14	Средства клиентов	1206	11	116 682,5	76 345,0	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		5,0	0,2	
16	Прочие обязательства	1209	12	6 849,8	5 574,3	
17	ВСЕГО обязательств	1210		156 840,4	99 298,3	
18	КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	13	20 334,0	20 334,0	
20	Эмиссионные разницы	1212		0,0	0,0	
21	Резервный фонд	1213		5 083,5	5 083,5	
22	Накопленная прибыль	1214	14	15 547,0	9 092,1	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	1 855,2	994,5	
24	Всего капитал	121		42 819,7	35 504,1	
25	ИТОГО обязательств и капитал	12		199 660,1	134 802,4	
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	16	82 586,6	41 609,7	
28	Обязательства	1302	17	51 881,1	39 742,5	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2007 года в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	П-т прим.		2007 г.	2006 г.
			4	5		
1	Процентные доходы	2011		9 596,7	5 800,2	
2	Процентные расходы	2012		4 822,9	2 614,2	
3	Чистые процентные доходы	201	18	4 773,8	3 186,0	
4	Комиссионные доходы	2021		6 213,3	5 328,7	
5	Комиссионные расходы	2022		797,5	570,7	
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	5 415,8	4 758,0	
7	Чистый доход от операций с иностранной валютой	203	20	4 147,1	2 588,5	
8	Чистый доход от операций с ценными бумагами	204	21	-28,8	-23,0	
9	Доход в форме дивидендов	205		0,0	0,0	
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	576,6	289,6	
11	Прочие доходы	207	23	462,2	393,5	
12	Операционные расходы	208	24	8 228,7	5 623,3	
13	Прочие расходы	209	25	683,6	426,6	
14	Налог на прибыль	210		1 167,4	1 065,0	
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		4 113,8	3 498,5	

Руководитель: А.К. Жишкевич
 Главный бухгалтер: В.В. Ермолович
 Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13 от 27.10.2006 г.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Курс замещения валют, установленный НБ РБ с 12.07.2007 г. (для б/н разницы)

1 доллар США	2 148,20
1 евро	2 948,20
1 латвийский лат	4 229,52
1 литовский лит	853,85
1 чешская крона	103,65
1 польский злотый	781,83
1 российский рубль	84,00
1 украинская гривна	428,85

Курс замещения валют по безналичным разницы

Центробанк РФ

USD	25,5363
10 UAH	50,6231
1000 BYR	11,8843
EUR	35,1099

Курс в валютных кампаниях (на 11.07.2007 г.)

USD	2140 / 2210
-----	-------------

Агентства Уладзіміра Граўцова

Плывішчы на чале «Плывішчы» ў Гродне, Гомелі, Мінску, Віцебску, Маладзечна, на 2007 года выдання: 206-86-01. Тэлефон: 206-86-01.